

# Гомельская раённая арганізацыя ГА «БРСМ»

Гомельскі раённы камітэт грамадскага аб'яднання “Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі»

г. Гомель, вуліца Ільіча, 51А  
тэл / факс 8 (0232) 53 44 37

Першы сакратар – Міхалевіч Марыя Вітальеўна

Галоўны бухгалтар – Маджарова Кацярына Мікалаеўна

Група Вконтакте <https://vk.com/brsmgomel>

Старонка ў Instagram:  
<https://instagram.com/gombrsm?igshid=j6v1tkmmdge8>

Гомельскі раён заўсёды славіўся актыўнай і таленавітай моладдзю. Аб'ядноўваючы маладых людзей, з іх ідэямі, задумамі, творчымі планами, важна даць магчымасць рэалізаваць іх са сваімі аднадумцамі. Кожны малады чалавек павінен мець магчымасць быць пачутым, абмеркаваць пытанні, якія яго хваляюць, з іншымі зацікаўленымі людзьмі (аднагодкамі, аўтарытэтнымі людзьмі старэйшага пакалення, экспертамі, прадстаўнікамі органаў улады), даведацца, што ён можа зрабіць для вырашэння існуючых праблем, а таксама атрымаць падтрымку сваіх далейшых дзеянняў. Усё гэта магчыма разам з Гомельскай раённай арганізацыяй “Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі”.

Гомельская раённая арганізацыя Грамадскага аб'яднання “Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі” была ўтворана ў 2002 годзе. Сёння яна налічвае больш за 1000 членаў, аб'яднаных у 56 першасных арганізацый.

## **Асноўнымі кірункамі ў працы раённай арганізацыі з'яўляюцца:**

- грамадзянска-патрыятычнае выхаванне моладзі;
- другасная занятасць моладзі;
- валанцёрскі рух;
- культурна-адукацыйная дзейнасць;
- праца ў інтэрнэт-прасторы.

### **Грамадзянска-патрыятычнае выхаванне моладзі**

Акцыі «Дзякуй за Перамогу», «Моладзь – ветэранам», «ДЗЯКУЙ ЗА ЖЫЦЦЁ», «Ветэран жыве побач», «Я помню! Я ганаруся! “,” Мы – грамадзяне Беларусі! », « Служым Беларусі! », « Да абароны Айчыны гатовы! “,” За любімую Беларусь! », “ Кветкі Вялікай Перамогі “.

### **Працаўладкаванне моладзі. Стварэнне студэнцкіх атрадаў**

Даючы магчымасць моладзі працаваць у летні перыяд, мы вырашаем мноства сацыяльных задач: працоўная занятасць летам, як альтэрнатыва бязмэтнага баўлення часу, далучэнне моладзі да працы, выхавання прынцыпаў атрымання заробку, як асноўнай крыніцы даходаў, занятасць і дысцыпліна падлеткаў, якія стаяць на розных відах прафілактычнага ўліку ў ІСН, магчымасць ўдасканалення сваіх прафесійных навыкаў і першыя спробы працаваць па спецыяльнасці.

Фарміраванне атрадаў ажыццяўляецца ў залежнасці ад сферы дзейнасці: будаўнічыя, педагагічныя, сэрвісныя, сельскагаспадарчыя, экалагічныя.

### **Валанцёрскі рух.**

У складзе экалагічных валанцёрскіх атрадаў хлопцы саджаюць дрэвы, дапамагаюць на раённых суботніках па добраўпарадкаванні і наведзенні парадку на зямлі: паркавых тэрыторый, сквераў і двароў, лясных масіваў і прыбярэжных зон.

Валанцёры атрадаў сацыяльнай накіраванасці аказваюць пасільную дапамогу ветэранам.

У рамках валанцёрскі руху «Добрае сэрца» праходзяць дабрачынныя акцыі «Чараўніцтва на Каляды», «Нашы дзеці», «Шчаслівае дзяцінства», «Елка жаданняў» дзе маладыя людзі дапамагаюць малянятам, дзецям-сіротам, людзям, якія апынуліся ў складанай жыццёвай сітуацыі.

### **Культурна-адукацыйная і спартыўная дзейнасць**

Правядзенне розных спартакіяд, конкурсаў «Што? Дзе? Калі?», «Уладар сяла», спаборніцтва сярод моладзевых уборачных экіпажаў і вадзіцеляў, занятых на адвозцы збожжа, віктарыны, круглыя і сталы на розныя тэмы, семінары-вучобы, трэнінгі актыву Гомельскай раённай арганізацыі ГА «БРСМ». Традыцыйна стала правядзенне турыстычных злётаў.

Моладзь Гомельскага раёна штогод прымае ўдзел у моладзевым міжнародным лагера «Be-La-Rusь». Традыцыйна ў праграму лагера ўваходзяць канцэрты рок-гуртоў, фальклорных калектываў, аўтарскай песні, конкурсы прыгажосці, бодзіарт, КВЗ, турнір па інтэлектуальных гульнях, пасяджэнні клубаў па інтарэсах, спартыўныя спаборніцтвы і г.д. сярод падлеткаў і працоўнай моладзі.

### **Праца ў Інтэрнеце.**

Падтрымка ініцыятыў, накіраваных на інтэлектуальнае, духоўнае і фізічнае развіццё моладзі, удзелу ў распрацоўцы моладзевых праграм, арганізацыя вольнага часу, другасная занятасць – толькі некаторыя напрамкі работы БРСМ. Удзел у розных мерапрыемствах, спартыўных і інтэлектуальных спаборніцтвах, міжнародных фестывалях, правядзенне канцэртаў, дыскатэк, шоу-праграм – усё гэта даступна Вам з Беларускай Рэспубліканскай Саюзам Моладзі.

### **Што мы можам прапанаваць?**

Той, хто вырашыў звязаць свой лёс з намі, зможа праявіць свае здольнасці і зрабіць сваё жыццё больш цікавым, таму што, прымаючы ўдзел у праграмах і акцыях ГА «БРСМ», ён мае магчымасць:

- паехаць разам з аднагодкамі ў экалагічныя, спартыўныя, творчыя, моладзевыя і студэнцкія лагеры;
- прыняць удзел у палітычным жыцці свайго рэгіёну і нашай краіны;
- паказаць свае творчыя здольнасці і таленты ў рэгіянальных і рэспубліканскіх фестывалях маладзёжнай творчасці;
- прыняць удзел у семінарах, конкурсах, якія праводзяцца замежнымі і міжнароднымі моладзевымі арганізацыямі;
- прыняць удзел у моладзевых турыстычных злётах, фестывалях аўтарскай песні;
- прыняць удзел у рэгіянальных і рэспубліканскіх юнацкіх спаборніцтвах па футболе, хакеі, скейтборд, шашках, і іншых відах спорту;
- пагутарыць з аднагодкамі з іншых краін, знаёмства з новымі людзьмі, падчас правядзення міжнародных лагераў, прымаючы ўдзел ў праграмах моладзевых абменаў;
- падрыхтавацца да будучай службы на карысць Рэспублікі ў спецыяльна арганізаваных спартыўных лагерах;
- абмеркаваць праблемы, якія хвалюць маладых людзей, на старонках маладзёжнай прэсы, у тэлевізійных і радыёперадачах, адрасаваных моладзевай аўдыторыі.

### **Умовы ўступлення ў «БРСМ»**

У «Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі» могуць уступіць усе жадаючыя, ва ўзросце ад 14 да 31 года, грамадзяне Рэспублікі Беларусь і асобы без грамадзянства, якія пастаянна пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.

Для гэтага неабходна:

- Напісаць заяву вызначанай формы на імя сакратара тэрытарыяльнага камітэта ГА «БРСМ»;

- Падаць Ваша фота на светлым фоне ў электронным выглядзе;
- Аплаціць ўступны ўнёсак у памеры 5,0 бел. руб. (Кошт квітка і значка);
- Аплаціць перыядычны членскі ўзнос (раз у год):

– 2,00 бел. рублёў – для навучэнцаў школ і ваеннаслужачых тэрміновай службы;

– 6,00 бел. рублёў – для навучэнцаў ССНУ, ПТНУ, студэнтаў ВНУ і беспрацоўнай моладзі, сельскай працоўнай моладзі (пры пераліку безнаяўным шляхам, як правіла, раз у месяц па 0,50 рублёў);

– 9,00 бел. рублёў – для гарадской працоўнай моладзі (пры пераліку безнаяўным шляхам, як правіла, раз у месяц па 0,75 рублёў).

Дзеці-сіроты, інваліды, выхаванцы школ-інтэрнатаў і дзіцячых дамоў, маладыя людзі, якія знаходзяцца ў адпачынку па доглядзе дзіцяці да 3-х гадоў, вызваляюцца ад выплаты уступных (рэгістрацыйных) і перыядычных членскіх узносаў.

Стаўшы членам «БРСМ», Вы атрымліваеце моладзевы білет, значок «БРСМ», а гэтак жа магчымасць удзельнічаць ва ўсіх мерапрыемствах і акцыях, якія праводзяцца «Беларускім рэспубліканскім саюзам моладзі»!

#### **Кіруючыя дакументы ГА «БРСМ»:**

- [СТАТУТ ГА «БРСМ»](#)
- [ПАЛАЖЭННЕ аб парадку ўліку і выдачы білета сябра ГА «БРСМ»](#)
- [ПАЛАЖЭННЕ аб выплаце ўступных \(рэгістрацыйных\) і перыядычных членскіх узносаў у ГА «БРСМ» і размеркаванні атрыманых сродкаў](#)
- [СТАТУТ Рэспубліканскага штаба студэнцкіх атрадаў ГА «БРСМ»](#)
- [ПАЛАЖЭННЕ аб валанцёрскім руху ГА «БРСМ» «Добрае Сэрца»](#)

<http://www.brsm.by> – сайт ЦК ГА «БРСМ»

<http://okbrsmgome1.by> – сайт АК ГА «БРСМ»